



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:
«У Беларусі з болей успрынялі паведамленне
аб гібелі ў Паўднёвай Асеці мірных
грамадзян і расійскіх ваеннаслужачых»

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сабе асабіста выказаў шчырыя спачуванні прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Дамітрыю Мядзведзеву і ўсім расійскаму народу ў сувязі з трагічным падзеямі ў Паўднёвай Асеці.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.



НА БРЭСТЧЫНЕ — ДРУГІ МІЛЬЁН

пачалі намалочваць хлебарабы. Скошана каля 80 працэнтаў плошчаў збожжавых і зернебабовых культур. Гэта значыць, вынікова лічба перакрывае нават рэкорд 2004 года, калі было сабрано 1 мільён 140 тысяч тон збожжа.

ЛІДАРЫ ТРЫМАЮЦЬ МАРКУ

У адзінаццаці гаспадарках Гродзеншчыны ўраджайнасць збожжавых культур, паводле апошніх звестак, пераўравае 70 цэнтнераў з гектара. А лідэруе ўжо па добрай традыцыі СВК «Прагрэс-Верцілішкі» Гродзенскага раёна, дзе ў сярэднім з гектара намалочваюць 92,2 цэнтнера.

СВЯТА НА ВЯЛІКІМ КРЫНІЦАХ: ТАЧУЧАЯ ВАДА, МЁД І ПАРОДНЫЯ СПЕВЫ



Хто прыдумай
цябе,
Макавей?
Макаўе — гэта нешта асаблівае, неверагоднае, нечаканае. Асабліва для тых, хто ўпершыню трапіў за раку Сож у Слаўгарадскім раёне да славаў бланкітнай крыніцы «Сіні калодзеж».



Сёння, 14 жніўня на знакамітай Бланкітнай крыніцы ў Слаўгарадскім раёне збярэцца шмат людзей. Паводле шматгадовай традыцыі, праваслаўныя святары правядуць тут урачыстую службу і абрад асвячэння крынічнай вады.

Ілона ІВАНОВА.

Медыяпрастора

Работа над Законом «Аб сродках масавай інфармацыі» доўжылася сем гадоў

Учора ў Нацыянальным прэс-канфэрэнцыі, прысвечанай Заказу Рэспублікі Беларусь «Аб сродках масавай інфармацыі».

Ва Урадзе

«Слабае» месца дашкольнай адукацыі — сацыяльная неабароненасць педагогаў

Пасля распаду Савецкага Саюзу амаль ва ўсіх краінах СНД сістэма дашкольнай адукацыі разбурылася. У той жа Расіі ў 90-я гады зачыніліся па 4—5 тысяч садзікаў у год.

Небяспека на вадзе — skutар і лілеі

На Чырвоным вадасховішчы сутыкнуліся водны матыцкі і рыбацкія лодкі. 11 жніўня ўвечары 38-гадовага магілёўскага каталася на водным skutары.

Увага! «Прамая лінія» Пенсійная тэма. Якія праблемы?

Асабліва вызначэння стажу, разлік індывідуальнага каэфіцыента, датэрміновы выхад на пенсію, змяненні ў заканадаўстве — аб гэтым і іншым мы прапануем пагуляць падчас «прамой лініі» з удзелам начальніка галоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Вялічаны Вікенцьеўны КАРАЛЁВАЙ.

Міхал СЯМЁНАЎ, бронзавы прызёр Алімпіяды-2008 у Пекіне: «БЫЎ ЧАС, КАЛІ ТРЭНЕРЫ НА МНЕ ПАСТАВІЛІ КРЫЖ»

Сённяшнія правілы грэка-рымскай барацьбы настолькі «патыхаюць» суб'ектыўызмам, што даказваць сваю сілу на барцоўскім дыване надзвычай цяжка.



Некалькі імгненняў, і Міхал з'яўляецца ў мкс-зоне, дзе на яго літаральна «нападаюць» беларускія журналісты.

— Я вельмі стомлены, але ішчаслівы, што гэтае імгненне наступіла. Да алімпійскага медаля я ішоў вельмі доўга. Можна сказаць, што ўсё жыццё імкнуўся да гэтай мэты, хоць яно яшчэ толькі пачынаецца.

жыюць у Беларусі будзе развіццём на новым вітэку?

— Я ў гэтым не сумняваюся. Асабліва калі ўлічыць, што галоўным трэнерам каманды стаў вельмі дасведчаны спецыяліст і цудоўны чалавек Геннадз Сяпуноў.

— Што зробіш, у кожнага чалавека ў жыцці бываюць белыя і чорныя палосы. У мяне другая была зусім нядаўна. Асобныя спартыўныя спецыялісты гаварылі, што ні я, ні вагавага катэгорыя ў 66 кілаграмаў не маюць будучыні. Калі каралеі, то паставілі на мяне крыж. Але ж атрымалася наадварот. Лічы, што алімпійскі медаль я даказаў сваю барцоўскую сілу.

жыюць у Беларусі будзе развіццём на новым вітэку?

— Я ў гэтым не сумняваюся. Асабліва калі ўлічыць, што галоўным трэнерам каманды стаў вельмі дасведчаны спецыяліст і цудоўны чалавек Геннадз Сяпуноў.

— Што зробіш, у кожнага чалавека ў жыцці бываюць белыя і чорныя палосы. У мяне другая была зусім нядаўна. Асобныя спартыўныя спецыялісты гаварылі, што ні я, ні вагавага катэгорыя ў 66 кілаграмаў не маюць будучыні. Калі каралеі, то паставілі на мяне крыж. Але ж атрымалася наадварот. Лічы, што алімпійскі медаль я даказаў сваю барцоўскую сілу.

жыюць у Беларусі будзе развіццём на новым вітэку?

— Я ў гэтым не сумняваюся. Асабліва калі ўлічыць, што галоўным трэнерам каманды стаў вельмі дасведчаны спецыяліст і цудоўны чалавек Геннадз Сяпуноў.

— Што зробіш, у кожнага чалавека ў жыцці бываюць белыя і чорныя палосы. У мяне другая была зусім нядаўна. Асобныя спартыўныя спецыялісты гаварылі, што ні я, ні вагавага катэгорыя ў 66 кілаграмаў не маюць будучыні. Калі каралеі, то паставілі на мяне крыж. Але ж атрымалася наадварот. Лічы, што алімпійскі медаль я даказаў сваю барцоўскую сілу.

ISSN 1990 - 763X
Barcode and publication information.

Курс валют, курс валют для замежных валют, курс валют для замежных валют.

Воложинское райпо (Продавец) совместно с КУП «Минский областной центр учета недвижимости»

БЕЛАРУСБАНК
НОВЫЙ КРЕДИТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ!

ОАО «Полимер» (Продавец) совместно с КУП «Минский областной центр учета недвижимости»

Крупный сельский исполнительный комитет Минского района (Продавец) совместно с КУП «Минский областной центр учета недвижимости»

ДАХОДЫ ІП АД ПРОДАЖА ВYПУШЧАНЫХ У СЕЛЬСЬКІХ МЯСЦОВАСЦІ ТАВАРАЎ ВYЗВАЛЯЮЦА АД ПАДАХОДНАГА ПАДАТКУ

Індывідуальныя прадпрымальнікі, якія атрымліваюць даходы ад рэалізацыі вырабленай у сельскай мясцовасці тавараў, вызваляюцца ад выплаты падаходнага падатку. Гэта прадугледжана Дэкрэтам № 17 «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у дэкреты Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2007 г. № 9 і ад 28 студзеня 2008 г. № 1», які падпісаў 12 жніўня кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

Дакументам унесены змяненні і дапаўненні ў дэкреты ад 20 снежня 2007 года № 9 «Аб некаторых пытаннях рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці на тэрыторыі сельскіх населеных пунктаў» і ад 28 студзеня 2008 года № 1 «Аб стымуляванні вытворчасці і рэалізацыі тавараў (работ, паслуг)».

Дэкрэт павінен урэгуляваць асобныя пытанні, што ўзнікаюць пры прымяненні спецыяльных рэжымаў, вызначаных у названых дэкрэтах, у сферы падактабладання, ліцэнзавання, крэдытавання, цэнаўтварэння, дзяржаўных закупак сыравіны, камплектацыі і матэрыялаў для арганізацыі і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія вырабляюць тавары ў сельскай мясцовасці.

У сувязі з гэтым прадугледжваецца магчымасць прымянення спецыяльных рэжымаў, устаноўленых у дэкрэтах № 9 і № 1, не толькі ў сельскіх населеных пунктах, але і за іх межамі (на тэрыторыі сельсаветаў, за выключэннем тэрыторыі пасёлка гарадскога тыпу і гарадоў раённага падпарадкавання).

Прадастаўляецца магчымасць прымянення спецыяльных рэжымаў не толькі арганізацыям, але і іх філіялам, прадстаўніцтвам, іншым адасобленым падраздзяленням юрыдычных асобаў, якія ажыццяўляюць дзейнасць па вытворчасці тавараў у сельскай мясцовасці.

Рэалізацыя палажэнняў дэкрэта даць магчымасць пашырэння сферы прымянення мераў, устаноўленых дэкрэтамі № 9 і № 1, прыцягнуць новыя інвестыцыі ў сельскую мясцовасць, малыя і сярэднія населеныя пункты, актывізаваць прыватную ініцыятыву, а таксама будзе садзейнічаць сацыяльна-эканамічнаму развіццю рэгіёнаў і павышэнню іх эканамічнага патэнцыялу.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Прэзідэнт Беларусі павіншаваў Фідэля Кастра з днём нараджэння

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Фідэля Кастра з днём нараджэння.

Аляксандр Лукашэнка адначасна выклі ўклад кубінскага палітыка ў развіццё дружбы і супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Кубай.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

РАБОТА НАД ЗАКОНАМ «АБ СРОДКАХ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ»...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Упершыню заканадаўча замацаваны асноўныя прынцыпы дзейнасці СМІ ў Рэспубліцы Беларусь. Так, ёсць Кодэкс прафесійнай этыкі Беларускага саюза журналістаў (БСЖ). Дэкларацыя этычных прынцыпаў Беларускай асацыяцыі журналістаў (БАЖ). Але прыняты закон прывівае прынцыпы адзінага інфармацыйнага супольніцтва ў мэтах даляйшага плённага развіцця інфармацыйнай прасторы, захавання працы чалавека: дакладнасць інфармацыі, законнасць, развіццё нацыянальнай культуры, разнастайнасць меркаванняў, абарона маралі, выкананне нормаў прафесійнай этыкі журналіста і агульнапрынятых нормаў маралі... Усё проста і зразумела: гэта той ідэал, да якога варта імкнуцца. У законе (артыкул 38) надрабязна прапісана, распаўсюджанне якога інфармацыі забаронена ў СМІ: нельга прапагандаваць выкарыстанне і ўжыванне наркатных сродкаў, псіхатронных, таксічных і іншых адурманвальных рэчываў; нельга прапагандаваць ваіну, насілле, жорсткасць, экстрэмісцкую дзейнасць; забаронена выкарыстоўваць сваё свабоднае ўстаўкі, які ўздзейнічаюць на падсяядомасць людзей...

Закон дакладна расцяляе акцэнты па працэдурі рэгістрацыі СМІ, многіх іншых пытаннях дзейнасці медыя.

Лілія Ананіч асабіла падкрэсліла патрабаванне дакладнасці інфармацыі, права грамадзян на абвешчванне і на адказ; звярнула ўвагу на адказнасць за парушэнне заканадаўства аб СМІ, у тым ліку выпадкі, калі рэдакцыі выносілі пісьмовыя папярэджанне, прыпынялі або спынялі выхад выдання. Яна адзначыла, што за апошнія гады прававая культура Беларускага СМІ значна павысілася, і прывяла досыць красамоўную статыстыку: у 2006 годзе было вынесена 102 папярэджанні, у 2007 — 86, за сем месяцаў гэтага года — ужося 34. Што датычыцца прыпынення дзейнасці СМІ: у 2004 годзе прыпыніў выхад 25 сродкаў масавай інфармацыі, у 2005-м — 6, у 2006-м — 6, у 2007-м — 3, у гэтым годзе — 1.

Лілія Ананіч звярнула ўвагу, што прыняты закон аб СМІ распаўсюджвае сваё дзеянне таксама і на Інтэрнэт-версіі зарэгістраваных СМІ. І разам з тым «у прынятым законе няма ніводнага слова аб тым, што ў Рэспубліцы Беларусь будуць рэгістраваць Інтэрнэт».

— Згодна з законам, у Міністэрства інфармацыі з'явіцца памочнік — Грамадскі каардынацыйны савет у сферы масавай інфармацыі. І хцяг я рашэнні будучы насіць рэкамендацыйны характар, тым не менш гэта той інструмент, які будзе вырашаць найбольш вострыя пытанні, удакладняць і ўзгадняць пазіцыі СМІ, — адзначыла Лілія Ананіч.

Намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь Людміла ПАНФЕ-РАВА прывяла цікавую аналогію паміж прынятым законам аб СМІ ў Беларусі і заканадаўствам многіх іншых краін, вопыт якіх быў максімальна ўлічаны. Намеснік начальніка ўпраўлення інфармацыі — начальнік аддзела прэс-службы Міністэрства замежных спраў Беларусі Марыя ВАНЬШЫНА растлумачыла, што новы закон не абмяжоўвае дзейнасць замежных СМІ. Замацавана правахоўная практыка, якая ўжо выкарыстоўвалася, з улікам вопыту 21 краіны свету: «Акрэдытацыя журналістаў замежных сродкаў масавай інфармацыі ў Рэспубліцы Беларусь праводзіцца Міністэрствам замежных спраў... Ажыццяўленне прафесійнай дзейнасці журналістаў замежных СМІ на тэрыторыі Беларусі без акрэдытацыі забараняецца».

Разам з новым законам аб СМІ Беларускае журналісты, па ўсім відаць, атрымаюць і новыя журналістыка пасведчэнні. На прэс-канферэнцыі Лілія Ананіч паведаміла, што Міністэрства інфармацыі будзе распрацавана журналістыкае пасведчэнне адзінага ўзору. Гэта будзе садзейнічаць таму, каб да СМІ — незалежна ад статусу і рангаў — адносіны былі аднолькава пажалівае. Праўда, працэдурна атрыманне новых пасведчэнняў павялічы не вырашана. Паводле слоў Л. Ананіч, наўрад ці будзе лагічным, каб журналіст з глыбіні ехаў у Мінск атрымліваць пасведчэнне...

Тацяна ПАДАЛЯК.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У ПАЎДНЁВАЙ АСЕЦІ ЗАГІНУЛІ 74 РАСІЙСКІЯ ВАЙСКОЎЦЫ

Страты расійскіх войскаў у баявых дзеяннях на тэрыторыі Паўднёвай Асецы за час узброенага супрацьстаяння склалі 74 чалавекі забітымі, з'явіў намеснік кіраўніка Генштаба РФ Анатоль Нагавіцын. Паводле яго слоў, 17 расійскіх вайсковцаў паранены, 19 чалавек лічацца зніклымі без вестак.

Адзначна, што, паводле слоў прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі, расійскія войскі страцілі звыш 400 чалавек забітымі.

ЭДУАРД ШЭВАРДНАДЗЭ НАЗВАЎ «СМЯРТОТНУЮ ПАМЫЛКУ» СААКАШВІЛІ

Грузінская інтэрвенцыя ў Паўднёвую Асецію была «смяротнай памылкай». Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю нямецкаму выданню Вільд экс-міністр замежных спраў ССРС, былы прэзідэнт Грузіі Эдуард Шэварднадзе.

ВАХТАНГ КІКАБІДЗЭ АДМОВІўСЯ ПРЫНЯЦЬ РАСІЙСКІ ОРДЭН ДРУЖБЫ

Знакаміты грузінскі актёр і сьпявак Вахтанг Кікабідзе прыняў раншане адмовіцца ад расійскага ордэна Дружбы. Ён заявіў, што з вялікай павагай і сімпатычнай стаўца да народа Расіі, але не можа прыняць узнагароду пасля тры дзесяціняў, якія праводзіла РФ супраць Грузіі. Таксама паведамляецца, што сэр'ёз канцэртаў Кікабідзе, якую планавалася правесці ў Расіі ўвосень, будзе адменена.

МАКЕЙН ПААБЯЦАЎ ПРЫНЯЦЬ ГРУЗІЮ Ў НАТА

Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад Рэспубліканскай партыі Джон Макейн паабяцаў у выпадку перамогі на выбарах падтрымаць уступленне Грузіі ў НАТА.

Ён выказаў шэкаванне, што на сітуацыю, якая склалася ў Грузіі, можна аказаваць уплыў толькі «эканамічным і гуманітарным шляхам». «У нас няма магчымасці аказаць народду Грузіі ўсю неабходную дапамогу», — кажаў Макейн, даўшы зразумець, што калі б Грузія была членам НАТА, гаворка была б пра ваеннае ўмяшанне ў канфлікт.

«Слабае» месца дашкольнай адукацыі — сацыяльная неабароненасць педагогаў

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аднак несвоечасовае ўвядзенне ў строй у мікрараёнах новабудуючых дзіцячых устаноў абмяжоўвае даступнасць дашкольнай адукацыі па месцы жыхарства сям'і. Асабліва актуальна гэта праблема для сталіцы, дзе ў новых мікрараёнах бацькі вымушаны станавіцца на чаргу ў дашкольную ўстанову адразу пасля нараджэння дзіцяці. З аднаго боку, месцаў у сталічных дашкольных установах хапае нават з запасам, з іншага боку, далёка не кожная сям'я можа вазіць дзіця штодня ў садзік у цэнтр горада. Увогуле ў Мінску з перагрузкай працуюць 40 працэнтаў дзіцячых устаноў, або 308 садкоў. У Гомельскай вобласці перагружаны звыш нормы 246 дашкольных устаноў, у Магілёўскай вобласці — 160.

Праграмай рэалізацыі сістэмы дашкольнай адукацыі прадугледжана будаўніцтва ў краіне на працягу шасці гадоў 73 новых дашкольных устаноў і дадатковае адкрыццё 13 706 месцаў, што дазволіць павялічыць ахоп дзяцей дашкольнай адукацыяй у гарадах да 92 і ў сельскай мясцовасці — да 85 працэнтаў. У Мінску за шэсць гадоў, будучы пабудаваныя 26 новых садкоў, гэтак жа абсталяваныя на дэмаграфічны прагно развіцця таго ці іншага мікрараёна горада. «Мы паспрабавалі пралічыць наперад з улікам росту нараджальнасці запавулянасць дзіцячых садкоў, каб не атрымалася, што праз 10 гадоў яны зноў будуць пуставаць. Дзяржаўныя сродкі павінны выдаткоўвацца рацыянальна», — патлумачыў міністр.

Прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі падкрэсліў, што людзі павінны дакладна разумець перспектывы новага мікрараёна: у якім годзе там з'явіцца дзіцячы садок, у якім — школа, спартыўны збудаванні і гэтак далей. Будаўніцтва гэтых аб'ектаў павінна вядзецца паралельна з жыллёвым сектарам.

Да таго ж, на думку кіраўніка беларускага ўрада, перш чым укладваць грошы ў будаўніцтва, трэба правесці рэвізію фонду школьных устаноў, якія калісьці перадаваліся ахоп дзяцей дашкольнай адукацыяй у гарадах да 92 і ў сельскай мясцовасці — да 85 працэнтаў. У Мінску за шэсць гадоў, будучы пабудаваныя 26 новых садкоў, гэтак жа абсталяваныя на дэмаграфічны прагно развіцця таго ці іншага мікрараёна горада. «Мы паспрабавалі пралічыць наперад з улікам росту нараджальнасці запавулянасць дзіцячых садкоў, каб не атрымалася, што праз 10 гадоў яны зноў будуць пуставаць. Дзяржаўныя сродкі павінны выдаткоўвацца рацыянальна», — патлумачыў міністр.

БУЛЬБА: ЧАКАЕЦА ДОБРЫ ЎРАДЖАЙ

На сёння, зыходзячы з аператыўнай інфармацыі абласных доследных станцый, можна меркаваць, што сярэдняя ўраджайнасць бульбы ў грамадскім сектары чакаецца на ўзроўні 250 цэнтнераў з гектара супраць леташніх каля 190 цэнтнераў, паведаміў журналісту «Звязды» ў Нававука-практычным цэнтры НАН па бульбаходстве і плодагародніцтве. Аднаведа, плавуючы лічбу адносна ўсяго будучага ўраджаю «другага хлеба» (і па грамадскім, і па прыватным сектары) ў 8,3 мільёна тон спецыялісты называюць цалкам выкальняльным.

Прынамсі, цяперашнія ўмовы надвор'я іспрыкуюць па сярэдняпозняй і позняй групе (на плошчах з гатункамі ранняй і сярэдняранняй групы бульбоўнік ужо скошаны) ідзе прыбыўка ўраджаю каля 10–12 тон на гектар. Праўда, раць спецыялісты, дзе ёсць перадумовы, трэба правесці апрацоўку бульбы ад фітафатрозу.

— Для будучага ўраджаю аднолькава небяспечнымі зараз мо-

гутыць быць як заліўныя дажджы, так і тэмпература паветра звыш 30° С, пры якой прырост клубняў спыняецца, адпаведна, няма назапашвання ўраджаю, — паведаміў рэдакцыі. — У такіх умовах салы расліны змагоўцаць, каб захаваць бульбоўнік. Уборку атрыманых праводзіць пры тэмпературы паветра да 15–18° С. У насенняводчых гаспадарках яе сёлетня плануюцца распачаць у тра-

ЯШЧЭ ТРЫ СТАГОДДЗІ БЕЛАРУСЫ БУДУЦЬ З СОЛЛЮ

— Мы думаем пра будучыню, не толькі нашою, але і нашых дзяцей, унікаў, — рэзюмаваў генеральны дырэктар. Асноўныя задаткі «Беларускалі» сёння — гэта ўвод у дзеянне двух новых руднікоў. З 2003 года вядзецца будаўніцтва Краснаславаўскага рудніка. Яго адкрыццё прызначана на 9 мая 2009 года. А ў 2006 годзе было распачата будаўніцтва на Брызозаўскім рудніку, якога павінна скончыцца ў 2012. З іх уводам тэрмін службы першага і другога руднікоў будзе працягнуты мінімум на 60 гадоў.

Цікава, што сёння ў свеце, як расказаў Андрэй Башура, будаўніцтва новых шахтаў займаюцца толькі на Беларусі:

— Шахты сёння будуць толькі «Беларускалі». Так, нападзёлак ад Валгарскага і расінае плануюць будаваць шахты. Але мы пабудуем руднік за 6 гадоў. За такі час яшчэ ніког да руднікоў не будавалі. Вось панэраем за нашымі суседзямі, за расіянамі, я думаю, што імі на будаўніцтва гадоў 10–12 спатрыба.

Адказаў генеральны дырэктар і на пытанне пра больш далёкія пла-

вышчыныя тэрміны — у трэцяй дэкадзе жніўня, а да масавай прыступіць у першай дэкадзе верасня. Завяршыць же ўборку пажадана да канца верасня, пакуль тэмпература паветра не знізілася да плюс 7–8° С. Дарчы, у грамадскім сектары сёлета плошчы пад бульбу былі павялічаны да 48 тысяч гектараў супраць 44 тысяч летась.

Калі гаварыць пра прыватнікаў, дык зараз гаспадарам тры часткі, дзе ад 30 да 50 працэнтаў бульбоўніку ўжо заражана фітафатроў, лепш яго скасіць і прыбраць, каб не было перазаражэння. На іншых пры неабходнасці можна правесці апрацоўку ад хваробы, бо прырост ураджаю будзе працягвацца да канца месяца.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

Пра канчатковыя цэны на бульбу сёлётажнага ўраджаю гаварыць пакуль заўчасна. З іншага боку, варта адзначыць, што за апошнія два тыдні яны істотна знізіліся і зараз на аптвых рынках розніцаная цэна складае ад 600 да 800 рублёў за кілаграм. Калі 1 тысячы рублёў каштуе адборная, як кажуць, адна ў іра, бульба. На сёння кошт рэалізацыі для гаспадарак-здавачыц, як заўважылі спецыялісты, складае 400–450 рублёў за кілаграм. Дарчы, летас ракармандаваная Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання закупачная цэна на харчовую бульбу была якраз на ўзроўні 450 рублёў. Аднак канчатковыя лічбы сёлета сфарміруюцца крыўка пазней.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

— Мясце ўжо 62 гады, а я ўсё адно пляную. Кажуць, што пакуль мы жывем, ён арэ і севе. Мы думаем пра яшчэ адзін руднік для трэцяга рудніцтва.

Беларуска-індыйская фармацэўтыка

Менавіта ў гэтай сферы чакаецца плёнае двухбаковае супрацоўніцтва ў самыя блізкія час. З нагоды Дня незалежнасці Індыі пасол гэтай краіны ў Беларусі Раджэндра Кумар Цыяг сустраўся з журналістамі. Ён праінфармаваў аб перспектывах узаемадзеяння дзвюх дзяржаў. У самых блізкіх планах — супрацоўніцтва ў сферы інфармацыйных тэхналогій, фармацэўтыкі і вытворчасці буйнагабарытных шын. Індыйскі бок таксама разлічвае на буйную закупку прадукцыі БелААЗа.

— Ёсць сур'ёзная зацікаўленасць у стварэнні сумеснага прадпрыемства з «Белшынай» на тэрыторыі Індыі па выпуску шын гіданчых памераў, — паведамаў пасол. — Індыйскі бок гатовы да 100-працэнтных інвестыцый у развіццё гэтага праекта. Ёсць таксама задумя стварыць інфармацыйна-тэхналагічны цэнтр на базе беларускага Парка высокіх тэхналогій.

— Як толькі Парк высокіх тэхналогій пачне працаваць у поўную сілу, я ўпэўнены, знойдзецца шэраг індыйскіх кампаній у гэтай сферы, якія будуць зацікаўленыя ў адкрыцці сваіх прадстаўніцтваў у Мінску, — адзначыў кіраўнік дыпламатычнай місіі. Паводле яго звестак, сектар інфармацыйных тэхналогій у Індыі развіваецца надзвычай імкліва — на зіраецца 70-працэнтны штогадовы прырост. Больш за тое, чакаецца яго павелічэнне ў шэсць разоў за наступныя гады.

— Існуюць узаемныя інтарэсы беларускага і індыйскага бакоў у стварэнні сумеснага прадпрыемства ў фармацэўтычным сектары, — дадаў спадар пасол. — У Індыі ёсць буйное дзяржаўнае фармацэўтычнае прадпрыемства Indian pharms and drugs Limited, якое выдзя перамовай з беларускім бокам. Такія дынаміка двухбаковага адносінаў дае падставы рабіць самаму смелыму прагнозу на павелічэнні ўзаемнага тавараабароту. На думку спадара пасла, да 2010 года гэта лічба перасягне 700 млн долараў (нагадаем, што на ўзроўні кіраўнікоў дзвюх краін была абазначаная планка ў 500 млн).

Пачасціліся і ўзаемныя паездкі грамадзян Беларусі і Індыі: — Нашы сувязі ў сферы турызму растуць, — падкрэсліў Раджэндра Кумар Цыяг, — прырост склаў 15 працэнтаў за мінулы год.

— Ён дадаў, што колькасць візаў, якія афармляе індыйскае пасольства для турыстычных паездак беларусаў, за гэты час павялічылася. Паводле яго слоў, усё больш індыйскіх бізнесменў наведваю Беларусі для перамоў або ўдзелу ў спецыялізаваных выставах. Ад сябе кіраўнік дыплімаціі дадаў, што знаходжанне ў Беларусі было для яго вельмі прыемным: — Як у прафесійнай, так і ў асабістай сферы за тры гады маёй працы тут я атрымаваў поўную падтрымку, узаемаароўна і добрыя парады. Я істотна пашырыў кола сваёй сяброў у Беларусі. І калі ў Нью-Дэлі прымуць рашэнне, што мне час сказаць «бывай» Беларусі, я павязу яе ў сваім сэрцы.

Аля МАЧАЛАВА.

Медыстра і адміністратар у камп'ютарным клубе, тэлефаніст і таксіст, бармен і ды-джей на начной дыскацецы, вахцёр і ахуюнік... Людзі гэтых (і не толькі) прафесій выходзяць на працу ў той час, калі большасць з нас бячыць дзесяты сон. У пошуках станоўчых і адмоўных бакоў працы ў начны час я адправілася на хлебавод № 4 КУП «Мінскхлебпром». Каму-каму, а хлебаводам вядома «хараство» начной змены.

На ўваходзе мяне сустраў перкар-майстар Ганна Рыгораўна Белашэўская, якой выпала быць мам і гідам у ноч з нядзелі на панядзелак. Перад тым як трапіць у «святое святых» — хлебны цэх, мяне адзель і спецыяльную форму (белы халат і касынка ці шапачка абавязкова павінны быць на кожным, хто пераступіў парог аднаго з цэхаў). Усяго на заводзе іх тры: самы вялікі — хлебны, булачны і кандытарскі.


У гэтую ноч працавалі больш як 50 чалавек, каб раіцца кожны з нас, заехаўшы ў крану (штодзённая хлебавод абслугоўвае 320 хлебных і больш чым 70 кандытарскіх магазінаў), мог удзячыць водар свежывыпечанага і яшчэ цёплага хлеба. У суткі (асноўны аб'ём прыходзіцца на вярчэнні і начную змену) тут выпякаецца больш за 50 тон хлебабулачных вырабаў.

— У канцы ліпеня споўнілася 37 гадоў, як я працую на гэтым хлебаводзе, — па дарозе ў цэх расказвае Ганна Белашэўская. — Прышла сюды пасля заканчэння Мінскага прафесійна-тэхнічнага вучылішча, у хуткім часе без адбыву ад вытворчасці скончыла Маладзешчанскі політэхнікум. Муж падтрымліваў, Калі працавала ў начную, ён быў за мяне, зараз, вяртаючыся раненька з работ, адрозж я кладу адна аднаваць. Раней жа пра сон пачынала думаць толькі пасля таго, як накорміліх дзясей адпраўляўся ў школу. У маладосці ўсё павяляла: ў вышпацц пасля начной змены, і ў кіно сядзець. Экскурсіі адной не прпускала. Зараз жа маладз слабейшая пайшла, не відаць у іх вачам вясёлага агенчыку, нягледзячы на тое, што з развіццём тэхнікі, здзецца, і працаваць стала прасцей. Раней мы формы па 6 кілаграмаў вклі рукамі. А зараз замест чалавечых рук амаль усё робяць машыны.

— У цэху вельмі цёпла і галавакружна пахне здобным цестама, якое па-гаспадарску развалілася ў вялікіх чашах. Цестамясілы аддзел — пачатак пачаткаў.

— Дзевяноста працэнтаў якасці хлеба закладаецца менавіта тут, — расказваюць мне жанчыны-цестамясілы. — Заклада сыравіны згодна з рэцэптам — важны момант, але цеста яшчэ і адчуваць патрэба.

— І вось цеста на маіх вачах сапсела, перакінулася з аднаго чана ў другі і на канвейеры пайшло далей, туды, дзе аўтамат дзельці яго на патрэбныя порцыі. Чалавек уважліва сочыць за тым, што адбываецца. А потым садзіць хлеб у расстойную шафу, дзе кожная булка расце да патрэбных памераў. І толькі пасля — у печ. Кіруе печкай камп'ютар, але камандуе чалавек:



Робітніца булачніга цэха абформіла лепішкі каля самых розных булчачак.

абгрунтаваўшы гэта рашэнне вытворчымі, арганізацыйнымі ці эканамічнымі прычынамі. Робітнік можа адмовіцца ад праддзясней працы з-за змянення яе ўмоў. У гэтым выпадку працоўны дагавор спыняецца паводле пункта 5 артыкула 35 Працоўнага кодэкса, пры гэтым працаваць не толькі днём, але і ноччу. На працягу ўсяго перыяду вучобы будучых маладых урачоў да гэтага маральна рытулююць.

— Інальды таксама могуць прыцягвацца да працы ў начны час, — працягвае Вікторыя Васільеўна, — але толькі з іх згоды і пры ўмове, што яна не забаронена ў і адпаведнасці з медыцынскім заключэннем.

— З чым звязана жаданне некаторых робітніцаў працаваць у начную змену абумоўлена абавязкам наймальніца за кожную гадзіну працы ў начны час ці начную змену пры зменным рэжыме праводзіць да пількі ў памяры, які ўстаўляецца калектывным дагаворам, пагадненнем, але не ніжэйшым за 20 працэнтаў гадзінай тарифнай стаўкі (акладу) робітніца. Пры гэтым трэба зваруць увагу, што начнай зменай лічыцца змена, у якой больш чым 50 працэнтаў часу прыходзіцца на начны час.

— У арганізаваным устаноўленым рэжыме працы з 8.00 да 16.00 і з 16.00 да 24.00. Ці будзе змена з 16.00 да 24.00 лічыцца начнай? — У дадзенай сітуацыі змена з 16.00 да 24.00 не з'яўляецца начнай, паколькі 50 працэнтаў працоўнага часу не прыходзіцца на начны час (з 22.00 да 6.00). Пры гэтым за работу з 22.00 да 24.00 будзе рабіцца даплата.

— Жаданне робітніцаў працаваць у начную змену абумоўлена абавязкам наймальніца за кожную гадзіну працы ў начны час ці начную змену пры зменным рэжыме праводзіць да пількі ў памяры, які ўстаўляецца калектывным дагаворам, пагадненнем, але не ніжэйшым за 20 працэнтаў гадзінай тарифнай стаўкі (акладу) робітніца. Пры гэтым трэба зваруць увагу, што начнай зменай лічыцца змена, у якой больш чым 50 працэнтаў часу прыходзіцца на начны час.

— У дадзенай сітуацыі змена з 16.00 да 24.00 не з'яўляецца начнай, паколькі 50 працэнтаў працоўнага часу не прыходзіцца на начны час (з 22.00 да 6.00). Пры гэтым за работу з 22.00 да 24.00 будзе рабіцца даплата.

— У суд Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці пастанула звестка аб аб'яўленні памёрлым Несеце Ігара Міхайлавіча, 18.06.1977 года нараджэння, урэдніцка в. Местраполь Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці, апошняе вядомае месца жыхарства — г.п. Карэлічы, вул. Гагарына, д. 4а, кв. 10, які 20.10.2005 г. выехаў у г. Маскву, і далей аб ім звестак няма. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Несеце І.М., паведамаць іх суду Карэліцкага раёна (тэл. 8 01596 2 16 59) на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже объекта, находящегося в республиканской собственности, и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания имущества, с условиями с установлением начальной цены продажи неиспользуемого имущества равной одной базовой величине

Аукцион состоится 16 сентября 2008 г. в 15.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 106. Организатор аукциона: фонд «Могилевоблимушество», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 62. Продавец: Республиканское унитарное производственное предприятие «Могилевхлебпром», 212009, г. Могилев, ул. Космонавтов, 39, тел. 8(0222)323053, 224775.

№ лота	Сведения о предмете аукциона					
	Информация о имуществе			Информация о земельном участке		
	Наименование	Место нахождения	Начальная цена продажи недвижимого имущества, тыс. руб.	Площадь, га	Срок аренды, лет	Начальная цена продажи права заключения договора аренды земельного участка, тыс. руб.
1	Не завершенное строительством капитальное строение—расширение хлебозавода (производственный корпус, административно—бытовой корпус, котельная)	Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Колхозная, 41	105,0	1,8242	50	69 941,330

Начальная цена продажи предмета (лота) аукциона 70 046,330 тыс. рублей. Сумма задатка 7 000,0 тыс. рублей.

Условия продажи имущества:
— осуществление покупателем предпринимательской деятельности на объекте недвижимости, создание им дополнительных рабочих мест;
— запрещение купулателю продажи, много оточуждения объекта недвижимости до выполнения им условий договора купли—продажи.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 364290001315 в филиале № 700 — Могилевское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 536, УНП 700052050, ОКПО 28319105 фонда «Могилевоблимушество».

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в фонд «Могилевоблимушество» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
негосударственным юридическим лицом — доверенность, выданная представителю негосударственного юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителю), нотариально удостоверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации;

индивидуальным предпринимателем — нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский (русский) язык;
представителем иностранного юридического лица — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский (русский) язык;

представителем индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе представители негосударственных юридических лиц Республики Беларусь, представители иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Примечание: заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами зачисляются в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявления на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются негосударственные юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисленные выше, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Аукцион проводится аукционистом, определяемым организатором аукциона. Аукцион по конкретному предмету аукциона признается несостоявшимся, если:

заявление на участие в нем по конкретному предмету аукциона подано менее чем двумя участниками;

ни один из его участников после трехкратного объявления первой цены не поднял аукционный номер;

ни один из его участников в соответствии с решением комиссии по проведению аукциона не был признан победителем.

Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключительную регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная регистрация представляет собой замену организатором аукциона билетов участников аукциона на аукционные номера, под которыми участники аукциона будут участвовать в аукционе. После аукциона его участники обязаны вернуть аукционные номера организатору аукциона.

Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его наименования, места нахождения и краткой характеристики недвижимого имущества, условий, с которыми продается данный предмет аукциона (в случае продажи на аукционе с условиями), шага аукциона.

Не допускаются продажа предмета аукциона по начальной цене. Торги начинаются по цене, сформированной с учетом шага аукциона, определяемого аукционистом в пределах от 5 до 15 процентов от начальной цены предмета аукциона. Очередная цена также определяется и объявляется аукционистом с учетом шага аукциона от предыдущей названной цены предмета аукциона. После объявления очередной цены аукционист называет номер участника аукциона, который первым поднял аукционный номер, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист в соответствии с вышеуказанным порядком и шагом аукциона объявляет новую цену. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднял только один участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участника трижды и объявляет предмет аукциона проданным словом «продано», а участника аукциона — победителем аукциона по соответствующему предмету аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона по названной аукционистом новой цене, аукционист называет эту цену три раза. Аукцион по данному предмету аукциона завершается, если после трехкратного объявления новой цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял своего номера. Комиссия (организатор аукциона) снимает предмет аукциона с торгов.

Споры, возникшие в ходе проведения аукциона, разрешаются комиссией по проведению аукциона.
Результаты аукциона по конкретному предмету аукциона могут быть аннулированы организатором аукциона в случаях, установленных нормативными правовыми актами.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

Срок заключения (государственной регистрации) договора купли-продажи и договора аренды земельного участка не позднее 20 рабочих дней с момента утверждения организатором аукциона протокола о результатах аукциона.

Оплата за предмет аукциона осуществляется денежными средствами по безналичному расчету.

Победитель аукциона возмещает фактические затраты на подготовку и проведение аукциона.

Заявления принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 104. Последний день подачи заявок 12 сентября 2008 г. до 17.00. Заключительная регистрация участников аукциона 16 сентября 2008 г. с 14.00 до 14.50. С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни до установленного последнего дня подачи заявок на участие в аукционе.

Контактные телефоны организатора аукциона: 8(0222)311185, 311216.

ФОНД «МИНСКОБЛГОСИМУШЕСТВО» «16» сентября 2008 года в 11:00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ПРОВОДИТ АУКЦИОН

по продаже объекта, находящегося в собственности Минского района, и права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания

На аукционные торги выставляется предмет аукциона, включающий:
Здание бывшего сельского исполкома (инв. № 600К-85364), расположенное по адресу: Минская область, Минский район, д. Новоселье, ул. Новосельская, д. 39, 1957 года постройки, общей площадью 62,2 кв. м. Одноэтажное, фундамент бутобетонный, стены бревенчатые, перегородки бревенчатые, дощатые, перекрытия деревянные, крыша шиферная двухскатная, полы — дощатые, линолеум, отопление печное, электроснабжение — открытая электропроводка, вентиляция — естественная, и право заключения договора аренды земельного участка, площадью 0,0136 га, сроком на 30 лет, отведенного для обслуживания здания бывшего сельского исполкома.

Условия использования земельного участка: для строительства и обслуживания объектов придорожного сервиса.

Начальная цена предмета аукциона 16 622 360 рублей (в том числе: имущество — 15 812 671 рубль и право заключения договора аренды земельного участка — 809 689 рублей).

Сумма задатка предмета аукциона 1 600 000 руб.

Продавец имущества: Горанский сельский исполнительный комитет, расположенный по адресу: Минская область, Минский район, д. Новоселье, ул. Школьная, 2, тел. 502 61 62.

Арендодатель земельного участка: Минский районный исполнительный комитет.

К участию в аукционных торгах допускаются: юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, представившие в фонд «Минскоблгосимущество» в сроки, указанные в извещении, заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом — доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), нотариально удостоверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, также представитель должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

индивидуальным предпринимателем — нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации, представителем индивидуального предпринимателя дополнительно представляется нотариально удостоверенная доверенность; иностранным юридическим лицом — легализованная в установленном порядке копия учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

гражданином Республики Беларусь и иностранным гражданином — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителем гражданина на Республики Беларусь и иностранного гражданина — нотариально удостоверенная доверенность.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
1. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Минским райисполкомом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, а также расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией создания земельного участка.

2. Внести плату, взимаемую за право заключения договора аренды.

После совершения победителем аукциона действий, названных в пунктах 1, 2, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке Продавцом имущества заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а Арендодателем земельного участка — договор аренды земельного участка.

Порядок проведения аукциона определен в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

Все расчеты по сумме задатка производятся путем перечисления их на расчетный счет фонда «Минскоблгосимущество» № 364200000028 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, ул. Мясникова, 32, УНН 100128686.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 312, тел. 224 57 09, 502 61 62.

Последний день подачи заявок — 12 сентября 2008 г. до 17.00.

Народная энциклопедия

ПАЧАТАК ВЯСЕЛЛЯ ў ХАЦЕ НЯВЕСТЫ

(Працяг. Пачатак у нумары за 13 жніўня.)

Стол у цэнтры рытуальна-абрадавых дзеянняў

● Стол з'яўляўся галоўным месцам завяжання гаспадару падчас падрыхтоўкі і правядзення ўсіх народных і хрысціянскіх святаяў і прысяктыў, якія адзначаліся на працягу года. Так, мудрая гаспадыня ведала, што перад святкам або ў дзень яго правядзення стол неабходна было выскрабці дэбля, накрыві бялюткім абрусам настольнікам і паставіць на яго адпаведныя рытуальныя прадметы, якія мелі ахуюную і прадчуравальную моц. На стала маглі быць ахвярныя бліны, хлеб, каравай, салінічка з чавырговай або вельмакоднай асвачной соллю, невялікі посуд з асвачной на Валдохрышчана вадой, у якую апускілі вельмакоднае яла. На стала маглі апынуцца і іншыя рытуальныя рэчы, непасрэдна звязаныя са святочнымі падзеямі, напрыклад, галінікі асвачной вярбы або невялікі ахавак сена, якім засціпалі стол напярэдадні Каляддзя. Перад адпраўленнем або ў дзень яго правядзення стол перасціраў ад непрыемных нечаканасцяў, трэба было заручыцца ахавай-перасцірагой самага сакральнага месца ў хаце — стала. Той, хто збіраўся у падарожжа, тройчы залаваў стол, а пасля вяртання дадому стол дзякавалі тымі ж трыма падушнікамі.

● Перад пачаткам сьвёбу сям'я абавязкова садзілася за стол — сумесны снідак павінен быў сімвалізаваць дружыны ўсходзі, быць урадачай і свечасовай яго збор.

● Калі пачыналі будаваць новую хату, то на месца будучага чырволага кута абавязкова ставілі стол з рознымі прысмакамі.

● На Калядды гаспадыня перавявала ножкі стала невялікім ланцужом і замыкала замком, каб на ўвесь год «замкнуць» языкі ўсім надобрычліўцам. У некаторых рэгіёнах лічылі, што падобнае магічнае дзеянне здольнае паўплываць на хатнюю жывёлу, якая нідзе не заблудзіцца і свечасова будзе вяртацца дадому.

● Сярод беларусаў існуе няпісанае, але абавязковае правіла: калі вы аддаце свой абдзеныны стол суседзям для фарміравання вялікага святчонага або жалобнага гала, то яго абавязкова трэба заспаць чыстым абрусам.

● Наадварот, звычайнае права беларусаў забараняла дзеям бачка вакол стала, таму што трохразовыя абоды вакол яго дазвалялі толькі ў рытуальных сітуацыях падчас вяселля, на хрэсьбінах, пры ўмове чыжкоў роддзі бабка-павітуха тройчы абводзіла вакол стала парадзіж.

● Шырока распаўсюджаная яшчэ адна прыкмета: калі ў час размовы з хлопцам дзясціна нечаканна абрапаца да стала, то яна доўга не выйдзе замук.

Кожнаму сваё месца

Чырвоны кут у хаце — гэта самае ўтульнае і прыгожа аздабленае месца, у якім пад столлю гуртаваліся прадстаўнікі нябеснага царства, на блэчы былі занатаваны імёны скальных сваякоў, а на скрывахаванні абрадавага часу стаялі дзве лавы, паміж якімі ўзвышаўся жытнёвы сноп, імя якога таксама мела прамое дачыненне да дамачадцаў — «Дзед». І вось пад патраханам сонму святых і сваіх продкаў стаў стол, за якім кожны з дамачадцаў меў сваё пастаяннае месца, якое вызначалася сямейнымі, уроставымі, ста-

туснымі крытэрыямі.

● Гаспадар хаты сядзеў на самым ганаровым месцы — у чырвоным куте, пад абразамі. Калі ў сям'і не было бацькі, яго месца займаў старэйшы жанаты сын. Калі сын быў яшчэ нежанатым, то лідарства ў сям'і належала маці. Па баках ад гаспадара рассяджваліся старэйшыя мужчыны і жанчыны, а за імі малодшыя члены сям'і.

● Строга сачылі за тым, каб за сталом адначасова не сядзела трынаццаць чалавек. Існавала павер'е: той, хто сядзе за святончы стол трынаццацім, можа не перажыць гэты год.

Сімволіка рытуальных застолляў

У культуры ўсходніх славян асабліва роля і надзвычайная павага да стала былі выкліканыя яшчэ і тым, што ў некаторых абрадах ён быў адназначна павязаны з прысмакамі найбольш старажытных роду, які ведаў усё правы паводзінаў і выключных па сваёй значнасці рытуальных сітуацыях.

Складаецца ўражанне, быццам стол не проста аказваўся ў цэнтры святчонай прасторы, а непасрэдна сам аказваўся цэнтрам сялянскага свечасова, вакол якога разгортвалася сакральная падзея. Магчыма, якраз таму ў назве святчона-абрадавага падзеі намінацыя «стол» аказвалася вызначальнай: вясельны стол, памінальны стол. Рытуальнае застолле ладзілі ў дзень хрэсьбіна, у дзень ім'янін, на ўзліны, у дзень заручын, провадаў хлопца ў войска... У адносінах да рытуальнага стала таксама існавала цэлы шэраг прадказаў, невыкананне якіх маглі прывесці да розных непаразуменняў, хвароб, разбурэнняў, невыканання задуманага.

ЗЯЗЮЛЬЧЫНЫЯ БАЦЬКІ?

Валанцёрам у доме састарэлых працавала наш карэспандэнт Настасся Занько

У свае сто гадоў бабуля Марыя вельмі любіць газаваную ваду, аднак паласавацца ёй даводзіцца не часта. Бывае, прыносяць бутэлекку пітва, якую бабуля расцягвае на тыдзень, бо ў меню дома састарэлых такіх напой не прадугледжаныя. Яе 72-гадовае дачка кляпаціцца пра маці не можа з-за стану здароўя. А ўнукі, па словах бабулі Марыі, яе дглядаць не хочучы...

Дом састарэлых і інвалідаў агульнага тыпу знаходзіцца на вуліцы прыпынку «Дражня» 43-га аўтобуса. Лес праз дарогу і радкі машыны. За каванай агароджай — парк са сцяжынкамі, кветнікамі і лаўкамі. Доўгі чатырохпавярховы будынак, на балконах сушыцца бялізна, з вокнаў выглядаюць жылцы.

Папярэдне дамовіўшыся з дырэктарам, я рухаюся да старэйшай медсястры, якая вырашыць, куды мяне накіраваць. Яна проці прынесці меддаведку, што мне можна працаваць з людзьмі, са сваёй паліклінікі. Мяне замацоўваюць за санітаркамі левага крыла з «ляжачымі» жанчынамі. Пасля выданае халат і адводзяць на месца працы.

У веданні санітаркі Ліды 30 чалавек. Асноўная яе праца — карміць тых, хто сам не можа есці, мяняць пялюшкі, бялізну, ставіць «качкі», падмываць ляжачых, мыць падлогу пакою і прыбральняў, рабіць вільготнае прыбранне. А таксама размаўляць, слухаць і быць цярплівай да капрызаў старых — няхай гэта і не прапісана ў інструкцыі. Графік працы — «суткі праз тры». Заробак — каля 500 тыс. руб. Ліда, Галя і Ванда — санітаркі, у змену якіх я трапіла — жанчыны перадпенсійнага і пенсійнага ўзросту. Мне здзіўляюцца: «такія маладыя і тут працаваць».

Прывозяць вясчэр. «Зайдзі ў 370-ты. Там пакарміш бабуль ды і паразмаўляеш. Яны любяць пагаварыцца», — кажа Ліда.

370-ты блок складаецца з двух пакояў: аднамеснага і двухмеснага. Гэта хутчэй выключэнне з правілаў: у стандартным пакоі дома састарэлых жыўць тры чалавекі. Бэжавага колеру сцены, фіранкі на вокнах. З мэблі — спецыяльныя ложка, крэслы, стол, шафа, у некаторых палатах ёсць тэлевізар альбо радыё. На два пакоі асобная прыбральня. Лёкі на тумбах ках і абавязковыя рэчы, якія прысутнічаюць ва ўсіх, — абразкі і малітаўнікі.

Марыя Канстанцінаўна, адна з жыхарак 370-га, — караткастрыжаная сухенькая бабулька. У яе пералом сцягна, не рухаюцца ногі і ледзь падмаюцца рукі, і гэта акрамя дрэннага зроку ды высокага ціску. Са сваіх 72 гадоў 37 яна адрацавала настайніцкімі і біялогі адной з мінскіх школ. «Зараз вольна та па балныцах цягаюся», — павольна, з перапынкамі гаворыць Марыя Канстанцінаўна.



Я бяру лыжку, і мы пачынаем вясчэр, спачатку марудна, а пасля, наладчыўшыся, дадаем запяканку і салату з морквы. Пераходзім да гарбаты. «Гарбата — гэта святое. Толькі аслябжожна, а то мяне звычайна аслябжож», — проціць Марыя Канстанцінаўна. Мы далаваем, і яна расказвае пра сваю сям'ю: «Сын у мяне вельмі харошы, ды і ўнукі таксама, ніколі не думала, што яны будуць такімі». На пытанне, чаму тады яна тут, Марыя Канстанцінаўна адказвае, што няма каму яе глядзець: усё працуець. Аналагічная сітуацыя і ў яе суседкі Маі Пятроўні. Яе дачка на працы, а ўнучка ва ўніверсітэце зранку да вечара. «Цэлы дзень я адна, а я ж падняцца не магу, нешта прынесці, за сабой сачыць. Пакуль што пасяці сама магу, але боль страшны: рукі, ногі, галава. З-за мяне мая дачка ў водпуску некалькі гадоў не была, зараз я настаяла, каб яны паехалі адпачываць на Чорнае мора, а мяне сюды. Пабуду тут з месца, а пасля, можа, забяруць мяне ненадоўга дамоў», — кажа Маі Пятроўна.

Суседка Маі Пятроўні і Марыі Канстанцінаўны бабуля Клава жыве ў асобным пакоі з тэлевізарам і радыё. Яна не ходзіць, дрэнна рухае рукамі і гаворыць. Перад вясчэрнай моляцца і хрысціць ежу. «Невядома, хто яе гатаваў», — адказвае на мой запытальны позірк бабуля. Дачка яе выйшла замуж у Германію, сын — у Караганда. Паехаць да дзядзькі ёй няма як. Дачка не мае грамадзянства, а сын і не прапаноўваў. Дзядзька ў дачкі пакуль што няма. «Каб не я,

то даўно ўжо былі б. Замянаю ёй: матаецца да мяне сюды, — кажа бабуля. — Ды я і памерла б ўжо, а нежк не хочацца па-д'ябальску, самагубствам». Святлана, дачка бабулі Клавы, па словах санітаркі Ванды, «разрываецца паміж Беларуссю і Германіяй». «Я ёй кажу, уладкоўвай сваё жыццё, — гаворыць Ванда. — Маці ўсё роўна не забяруць, ды і дзе яна там яе глядзець будзе. У аднапакаёвай кватэры?»

Пасля я мяю падлогу ў пакоях і адначасова знаёмлюся з жылцамі «левага» крыла. У адным з пакояў бабуля падмае сваю неадазганую суседку са словамі: «Пайшла дамоў, а то цёмна будзе». — «Не чапай мяне за гэтую руку, бальць», — плача тая. — «Ды як ж гэта, рука ж не перастане, а калі мы пойдзем? Начавацца тут?» — пераконвае яе бабуля. Я не вытрымліваю: «Куды ж вы пойдзеце?» — «А вы ідзіце адсюль, не перашкаджайце, мы вунь туды, — бабуля паказвае на балкон. — Уставай, табе кажу», — яна сіліцца падняць нямоглую суседку, але не хапае моцы. «Давайце, вы зутра пойдзеце, — угаворваю я. — Пераначуеце тут і пойдзеце». Мамка кладу нямоглую бабулю на ложак і накрывае коўдрай. Ваяўніча і рашучае другой энклі, яна ціха прысела на ложак і толькі здзіўлена паўтарала: «А як жа цёмна дахаты? А што начавацца тут?»

Бабулі Яні 94-ты год. «З 15-га года я, з Віцебскай вобласці роддам. Шмат даваўся пабачыць, і пад немцамі былі, і пад белшавікамі. Вайну перажыла, як яўрэяў палілі — бачыла...» — яна расказвае пра сваё жыццё і з жалем у канцы распавядае пра тое, што нікога ўжо ў яе не засталася, сёстры і браты памерлі. «Дачку два гады таму як пахавалі, дык зяць мяне сюды здаў, — голас бабулі дрыжыць. — А каму я патрэбная, я ж уся балючая, парэзаная. Сцягно зламала — дык жалезнае ўставілі, руку зламала — штыр жалезны ставілі, у калене пласціна — нага не гнецца, спяляя, не бачу нічога...»

— Унучка мая за перакладчыка пайшла. «Няза» скончыла, — усміхаецца бабуля. — Але вольна не заходзіць нешта...

— І мяне ўнукі не наведваюць, — плача бабуля Ада. — І жывуць жа ў Мінску, на Жудро...

— Далі і забылі, — каментуе санітарка Ванда. — Прыходзяць часам, праўда, праверыць. Бабу-

лю толькі прывезлі ды пенсія не ішла (яна звычайна праз месяц прыходзіць). А ўнук я прыйшоў даведзіцца, дзе пенсія. Ён бабулі пачынае прынес, а суседкі яе слясвятэ. Толькі аслябжожна, а то мяне звычайна аслябжож», — проціць Марыя Канстанцінаўна. Мы далаваем, і яна расказвае пра сваю сям'ю: «Сын у мяне вельмі харошы, ды і ўнукі таксама, ніколі не думала, што яны будуць такімі». На пытанне, чаму тады яна тут, Марыя Канстанцінаўна адказвае, што няма каму яе глядзець: усё працуець. Аналагічная сітуацыя і ў яе суседкі Маі Пятроўні. Яе дачка на працы, а ўнучка ва ўніверсітэце зранку да вечара. «Цэлы дзень я адна, а я ж падняцца не магу, нешта прынесці, за сабой сачыць. Пакуль што пасяці сама магу, але боль страшны: рукі, ногі, галава. З-за мяне мая дачка ў водпуску некалькі гадоў не была, зараз я настаяла, каб яны паехалі адпачываць на Чорнае мора, а мяне сюды. Пабуду тут з месца, а пасля, можа, забяруць мяне ненадоўга дамоў», — кажа Маі Пятроўна.

Суседка Маі Пятроўні і Марыі Канстанцінаўны бабуля Клава жыве ў асобным пакоі з тэлевізарам і радыё. Яна не ходзіць, дрэнна рухае рукамі і гаворыць. Перад вясчэрнай моляцца і хрысціць ежу. «Невядома, хто яе гатаваў», — адказвае на мой запытальны позірк бабуля. Дачка яе выйшла замуж у Германію, сын — у Караганда. Паехаць да дзядзькі ёй няма як. Дачка не мае грамадзянства, а сын і не прапаноўваў. Дзядзька ў дачкі пакуль што няма. «Каб не я,



Хто прыдзімаў цябе, Макавей?



«Цыкла тут з лесу невялічка Травай заросшая крынічка». Якуб КОЛАС

Крынічка

Рубрыку вядзе Валянціна ШПІЛЕўСКАЯ, тэл. 285 88 81 № 18 (269)

Прыгожыя, але небяспечныя

Высаджаючы ў садзе дэкаратыўныя расліны, мы часта не здагадваемся, што многія з іх проста небяспечныя. Некаторыя віды ядавітыя, некаторыя могуць выклікаць алергічныя рэакцыі, а ў некаторых шыпы і калючкі могуць прынесці шмат клопату. Вельмі небяспечныя такія расліны для дзяцей.

На пачатку восені ў садах высаджаюць цыбуліны цыбулянаў, нарцысы, гіяцынты, пралескі. Самі па сабе цыбуліны ядавітыя, ды і перадпасадачная іх апрацоўка звязаная з выкарыстаннем розных прэпаратаў: хлораксіду медзі, фундазолу, марганцовкі. Не дазваляе дзецям гуляць з цыбулінамі. Сярод пакаёвых раслін ядавітыя цыбуліны амарылісы, таму апрацоўваюць і перасаджваюць гэту расліну пажадана ў палчатках, каб захаваць здароўе і прыгажосць расліны.

Любімыя садовыя расліны больш вядомыя як лекавыя, але абыходзіцца з імі трэба асцярожна, а выкарыстоўваюць у лекавых мэтах толькі параіўшыся з урачам. Усім вядомыя расліны, такія, як багун балотны, барбенак, ахант (боцікі), купальні (арніка горная), дэльфініум, марознік ды і многія іншыя, лічацца ядавітымі. А вольна аралія, аспаргус, клематыс, петунія, прымула, язмін духмяны ды яшчэ некаторыя іншыя могуць выклікаць раздражненне скуры пры непасрэдным кантакце. Звычайна яны змяшчаюць эфірныя алеі, малака-

Чаму глебы такія кіслыя?

Часта садаводы-агароднікі задаюць менавіта такое пытанне. А таму, што ў іх склад уваходзяць такія рэчывы, як алюміній і жалеза, якія выклікаюць утварэнне кіслоты. Прасцей кажучы, у аснове кіслотнасці глебы ляжыць звычайны гідроліз: малекула вады H₂O распадаецца на H⁺ і OH⁻, і калі нейкія рэчывы звязваюць OH⁻, то ў рэспэктыве застаецца H⁺, а гэта і ёсць кісласць асяроддзя. Такім чынам, алюміній, які ўваходзіць у склад гліны, садзейнічае менавіта ўтварэнню кіслоты ў глебе. Да рэчываў, якія ўздзіваюць кіслотнасць глебы, адносяцца і большасць грануляваных мінеральных угнаўняў (уключаючы карбамід). Аміяк, вапна, попель і іншыя з'яўляюцца так званымі раскисляльнікамі, якія зніжаюць кіслотнасць. Калі гаспадары агародаў на кіслых дзярнова-падзолістых, прысочных ці шэрхлых лясных глебах для яблыкі і грушы, таматаў ці агурку, якія патрабуюць нейтральнай кіслотнасці (рН 6—7), рытуюць зямлю з даламогай торфу, угнаўняюць яе нітрафаскай, яны ствараюць для глебы вельмі звышкіслыя. А расліны адчуваюць сябе настолькі прыгнечанымі, з аслабленым імунітэтам, што на іх непазбежна накідае парша, фітафтора і іншыя хваробы.

Ужо дэмаўчаюць падлогу, я пачула ўрыўкі размоў з адчыненых дзвярэй пакою. «Колькі жыць вядома, ды і нашто? Дзея каго? Хутчэй бы памерлі...» — жалілася бабуля Марыя. «Не дай Бог мучыцца да ста год...» — гаварыла бабуля Яна. «Калі ўжо ўсё гэта скончыцца?» — запытала Мая Пятроўна. «На ўсё воля Божа», — заключыла Марыя Канстанцінаўна.



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Каб адчуць гаючую моц вады і перажыць радасць аднасіці народа і зямлі, адкрыць для сябе адзін з найпрыгажэйшых куткоў роднай вёскі. Блакітны колер вады ў азярку, утвораным крыніцаю, паспрыяў таму, каб помнік прыроды быў узяты пад ахову дзяржавы. У гэты дзень ад колькасці людзей, якія здзіўляюць абрад трайнага пераходу адкрытай купелі або прагнуць зачэрпнуць асвечанаю блакітнаю ваду, можа ўзнікнуць здзіўнае адчуванне нерэальнасці.



Якая сіпа збірае гэтулькі народу — старых і не вельмі, маладых, юных, падлеткаў і самых маленькіх? Дзе дзівосны пачатак плыні людской ракі? Але ж гэта не самадзейнасць, не культурнае мерапрыемства, а сапраўдная стыхія народнага жыцця ў найцікавейшай і змястоўнай яе праяве.

Мне давалося быць там толькі аднойчы, але нешта зноў і зноў кіла туды. Чым бліжэй Макаўе, тым большае жаданне апынуцца ў бяскожнам і стракатым віры, пераадолець з усімі разам неверагодную прахладу «сінга калодзежа». Напэўна, гэта і ёсць та място, якой валодаюць святлыя месцы, святлыя крыніцы і святлыя азёры.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Спас першы, мядовы

14 жніўня — Мядовы Спас, мокры, Макавей. У народзе кажуць, што ў Спаса ўсёго ў запасе: і дождж, і пагода, і непагода. Першы Спас называюць «мокрым», «мядовым» ці «макавем». Каб вада ў калодзежы была чыстая, на першы Спас яго абавязкова асвятлялі, таму і святая яшчэ называюць «Спас на вадзе». Да гэтага дня соты ў вуллях напоўнены мёдам. Здачуна, даваўся народных звячэяў, даваліся пачынаць есці толькі асвятлены мёд, а асвятлялі яго на першы Спас. Лычлася, што той, хто нарадзіцца ў гэты дзень, будзе добрым пчальнікам.

Да гэтага ж дня поўнацю высяпае мак. Пяклі бліны, гатавалі варанкі і іншыя стравы, дзе абавязкова быў мак. Мак асвятлялі ў царкве і абсыпалі ім навокал: дом, падворак, хлеў, свойскія жывёл. Лічылася, што варта абсыпаць дом асвятленым макаем — і ўсе падкопы супраць вас нічога не будуць вартаць.



Фота: Віктор Мірзаведзіца

Цыбульныя кветкі да перасадкі гатовыя

Нарцысы высаджаюць у грунт раней, чым цыбуліны — з сярэдзіны жніўня да пачатку верасня. На думку спецыялістаў, цыбуліны найлепш за ўсё высаджваюць з канца жніўня да пачатку кастрычніка. Але не трэба зацягваць з перасадкай: калі закапаць цыбуліны цыбулянаў у канцы кастрычніка, яны альбо вымерзнуць за зіму, альбо вясной вылезуць слабенкія парасткі, не здольныя завісці.

А вольна гіяцынты, якія ўжараняюцца хутчэй, чым цыбуліны і нарцысы, звычайна высаджаюць у другой дэкадзе верасня. Штогадовае выкапванне цыбулін гіяцынтаў з'яўляецца абавязковым мерапрыемствам. Гэта дае магчымасць правесці аглед цыбулін, аддзіць дзеткі для дарошчвання і тые, якія добра сфарміраваліся. Цыбуліны ачышчаюць ад зямлі і укладваюць у скрынкі з сятчастым дном, паідаючы для прасушвання пад паветраю 2-3 дні. Пасля гэтага іх ачышчаюць ад лішняга шапаління, нарасцяў па доныцы. Перад пасадкай варта апрацоўваць цыбуліны з мэтай прафілактыкі ад хваробаў і шкоднікаў.

Прыкладна ў гэты час, які і гіяцынты, высаджваюць цыбульныя касачы. А дробнацыбульныя кветкі (крюксы, мускары, падснежнікі, познавец (безвременік) і інш.) высаджваюць у жніўні — верасні. Ліней звычайна гатовыя да высаджвання ўжо праз месяц-паўтара пасля цвіцення. Вельмі важна

СЕННЯ

Месяц **Першая квадра.**
Месяц у сузор'і **Казярога.**
Імяныны
Пр. ПЕРШЫ СПАС (Макавей), Аляксандра, Гур'я, Дамітрыя, К. Сільві, Альфрэда, Максіміліяна, Яўсея.



Table with weather forecasts for cities like Варшава, Мінск, Мадрыд, etc.

14 жніўня

1385 год — Вялікае Княства Літоўскае і Польшча ў замку Крэва заключылі Крэўскую ўнію. Вялікі князь Літоўскі Ягайла пабраўся шлюбам з польскай каралевай Ядвігай і быў абвешчаны каралём аб'яднанай дзяржавы.

1248 год — пачалося будаўніцтва Кельнскага сабора. Гэты славетны помнік сусветнай культурнай спадчыны, будаўніцтва якога канчаткова было завершана толькі ў сярэдзіне XIX стагоддзя, уражавае каменнымі карункамі свайго вонкавага ўбранства.

«Вава рэпутацыя — гэта тое, што гавораць у вас за спінай». Эдгар Хаў (1853—1937), амерыканскі пісьменнік.

МЁД

«Калі хочаш захаваш маладосць — ужывай мёд» — так гаварылі нашы продкі. Каштоўныя якасці мёду чалавецтва спазнала яшчэ ў далёкія часы свай мінушчасы. Гэта крыніца сілаў і здароўя, якая ўтрымлівае ў сваім складзе больш за 100 рэчываў, жыццёва важных для арганізма чалавека. Спачатку мёд збіралі з вулляў дзікіх пчол, а спазнаўшы яго якасці і карыснасць, людзі прыйшлі да думкі іх прыручыць. Паступова чалавек авалоўваў майстэрствам бортніцтва, а асноўны прадукт жыццядзейнасці пчол заняў часносна месца ў рацыёне славян.

Тое, што нашы продкі выкарыстоўвалі мёд у абрадах і рытуалах календарнага і сямейна-радовага цыклаў, надзіляла яго пэўнай ступенню сакральнасці, магічнай сілай. У легендах і паданнях мёд сімвалізаваў крыніцу мудрасці і даўгалецця, яго назвалі «ежай багоў» і верылі, што менавіта ён даламагаў жыхарам Нібёўсаў быць бессмяротным і захоўваць вечную маладосць. У біблейскіх паданнях у краіне, дзе жыў Маісей, цыклі малако і мёд. Невядома, ці быў у краіне, дзе жыў Маісей, мёд і казали, што яго «саладзейшае за мёд». Акрамя таго, мёд здаваў стаў сімвалам «саладкасці», дарабыту, высокага ўзроўню жыцця чалавека. І калі чалавек мог дазволіць сабе выкарыстоўваць у сваёй ежы мёд, значыць, жыццё ідзе добра, поўнае радасцяў і задавальнення.

Мёд даволі часта выкарыстоўвалі на вясельлі. Яшчэ ў Сярэднявеччы, калі расчэсвалі маладым валасы, іх абавязкова мазалі мёдам. На вясельлі маладым крычалі «горка», але пры гэтым іх вусны мазалі мёдам. Яшчэ і сёння ў паўднёвых раёнах Беларусі на парозе хаты маладых пасля вясняна сустракаюць з хлебам-салю і абавязкова з мёдам, каб жыццё было салодкім.

Цікава, але час пасля вясельлі таксама называлі і называюць «мядовым» месяцам. Можна быць, таму, што гэта самы «салодкі» месяц у сямейным жыцці, а можа, таму, што мёд збіраюць вялікія працадніцы — пчолы. Магчыма, філасофія нашых продкаў была ў тым, каб гэты першы месяц быў гадоўным у влічым сямейным жыцці: маладыя павіны былі шмат папрацаваць, каб пабудавалі адносіны паміж сабой, роднымі і сваякамі, зусім не горш, як тыя пчолы, каб «сямейнага мёду» хапіла на доўгія гады.

Практычна на ўсіх святах ужывалі «мёдавую» — мёд, разведзены на вадзе. Мёд выкарыстоўвалі і за жалобным сталом. У вадзе разводзілі мёд і клалі туды невялікія кавалачкі булкі. Гэтая рытуальная ежа, з якой распачылася жалобная вясчэр, наліла назву «сыта», ці «ханун». Пры першым вышчынае яе бракі самы сталы чалавек, і ён павінен быў першую лыжку вышчынае на стол. Трафі дзеяніні прадказвалі (праграмавалі) «салодкае» жыццё памерламу на «тым» свеце.

У народнай медыцыне мёд выкарыстоўвалі пры лачэнні захворванняў страўніка, печані, гнойных ран, як сродак гарачкапабіжальны і добры ад цяжкага кашлю.

У час моцнага кашлю на працягу дня піць тройчы па шклянцы гарачка малака, а якое дадаць адну чайную лыжку мёду.

Пры ангіне паласкаць горла тым настоем: 50 г прапалісу заліць 0,5 л гарналі, настойваць 7 дзён у цёплым цёмным месцы, працэдзіць. Пасля гэтага ў палову шклянкі вады дадаваць палову чайнай лыжкі настоем і паласкаць горла.

Пры атручэнні: адну сталовую лыжку мёду развесці ў шклянцы гарачка малака і хутка выпіць за раз.

Пры моцным насмарку раілі на працягу дня жаваць мядовава халі. Пры зубным болі неабходна пакласці на хворы зуб кавалачка прапісу.

У адным старажытным медыцынскім трактате было налічана: «Мёд аздаровіць усё унутраныя органы, падтрымлівае моц арганізма, памяншае гарачку. Доўгатэрміновае яго ўжыванне ўзмацняе волю, надае лёгкасць целу, захоўвае маладосць, працягвае ўданы жыцця».

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Віншум Ніну Канстанцінаўну Радзевіч-БІБІК з 60-гадзям. Жадаем моцнага здароўя, шчасця, даўгалецця.

З павагай сям'я Мішук, в. Літва.

Усімхнёны!

У вёсцы ў адной сям'і ў вялікага маладога кабана раптам стаў хвост тырчком. Гаспадар не ведае, што гэта азначае і пытаецца ў суседа. Той і раіць: «Взяў хутчэй свайго кабана да «нявясці» на другі канец вёскі, там у Міколы свіння ёсць! Мужык садзіць кабана ў луючку матацыкла, апрапае на яго шлем, адзьявае чорныя акулеры і едзе. Праз дзень жонка кажа, што ў кабана зноў хвост тырчком. Ум, мужык зноў садзіць кабана ў луючку, шлем, чорныя акулеры і зноў вязе да «нявясці». І так некалькі разоў — мужык гэтыя пазедкі вымалялі ўкінч. Праз дзень дзён раніцай з ложка ён гукае жонку: «Ганна, глянь, там у нашай парскава хвост тырчком ці не?» Тая схапіла на вуліцу, вярнулася: «Не ведаю, як там у яго хвост, але ён ужо сядзіць у луюцы ў шлеме і чорных акулерах!»

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказна за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдувана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Вываецтва «Беларускі Дом друку». Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33948 Індэкс 63850. Зак. № 4396. Нумар падпісаны ў 1930. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12